

CAPITALE	MINSK	NOM OFFICIEL	République de Biélorussie
LANGUE(S) OFFICIELLE(S)	Biélorusse, Russe	SUPERFICIE	207 595 km ²
LANGUE(S) PARLEE(S)	Ukrainien, Lituanien	POPULATION	10 350 149 hab.
MONNAIE	Le Rouble Biélorusse (2629 BYR environ 1 €)		
PRINCIPALES VILLES	Gomel, Vitebsk, Brest, Grodno, Mogilev, Bobrouisk		
REGIME POLITIQUE	République parlementaire		
RELIGIONS	Orthodoxes, autres.		

CONSULAT

38 boulevard Suchet. 75016 Paris Tél : 01 44 14 69 78 dépôts et retraits : lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h30	DELAIS :	1 semaine, urgence en 48h
	VISA	VISA OBLIGATOIRE

TOURISME

AFFAIRES

<p>Séjour de moins de 30 jours :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 passeport valable + de 3 mois après retour prévu - 1 formulaire - 1 photo - 1 Attestation d'assurance couvrant les frais médicaux et de rapatriement durant le séjour - 1 Invitation (Voucher) délivrée par une agence de voyage <p>S'il s'agit d'un Voucher émis par un hôtel : en plus de la réservation d'une chambre, d'autres prestations de type excursions, transfert aéroport, etc. devront y être mentionnées, sinon la demande de visa sera soumise à accord du consul.</p>	<p>Séjour de moins de 30 jours :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 passeport valable + de 3 mois après retour prévu - 1 formulaire - 1 photo - 1 Attestation d'assurance couvrant les frais médicaux et de rapatriement durant le séjour - 1 Lettre de mission de la société française datée, signée, tamponnée, indiquant le motif du déplacement, la durée du séjour ainsi que les coordonnées complètes du correspondant biélorusse - 1 Invitation officielle émise par la société qui vous invite en Biélorussie. - 1 Lettre d'invitation "originale" délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères bélarusse. - 1 Copie originale du contrat commercial " certifiée conforme à l'original " par un organisme compétent bélarusse.
---	--

TARIFS

Type de visa	Pièces supplémentaires à fournir	Tarif standard, € (délai - 7 jours)			Tarif urgent, € (délai - 48 h)			Tarif réduit pour mineurs moins 16 ans, €		
		Quantité d'entrées								
		1	2	multiples	1	2	multiples	1	2	multiples
Visa d'affaires	----	60	90	150	120	240	300	15		
Visa touristique	Le voucher touristique	60	90	120	120	180	240	10		
Visa de transit	Photocopie du visa russe ou des tickets	20	30	40	40	60	80	5		

ВИЗОВАЯ АНКЕТА ДЛЯ ЎЎЗДУ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ
DEMANDE DE VISA D'ENTREE EN REPUBLIQUE DE BELARUS

1. Прозвішча/ Nom(s) de famille		4. Пол/ Sexe		Фотаздымак / Photo																																									
2. Імя/ Prénom(s)		<input type="checkbox"/> М/ m																																											
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ nom(s) de naissance/nom(s) de famille anterieur(s)		<input type="checkbox"/> Ж/ f																																											
5. Дата нараджэння/ Date de naissance		6. Месца нараджэння/ Lieu de naissance			Notes de service / Службовыя адзакі																																								
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">(jour/ mois/ année)</td> </tr> </table>													(jour/ mois/ année)										краіна/ pays..... горад/ ville..... раён(вобласць)/ région																						
(jour/ mois/ année)																																													
7. Цяперашняе Грамадзянства(ы)/ Nationalité(s) actuelle(s)		Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней/ En cas de changement de nationalité(s) indiquez celle d'origine			Дата звароту																																								
.....		Дата(ы) змены грамадзянства(аў) / Date(s) de changement de nationalité(s)																																											
8. Тып пашпарта/ Type de passeport		9. Нумар пашпарта/ Numéro du passeport		10. Дата выдачы/ Date de délivrance																																									
<input type="checkbox"/> звычайны / ordinaire <input type="checkbox"/> дыпламатычны / diplomatique <input type="checkbox"/> службовы / officiel <input type="checkbox"/> іншы дакумент / autre document		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">(jour/ mois/ année)</td> </tr> </table>												(jour/ mois/ année)																													
(jour/ mois/ année)																																													
		11. Кім выдадзены/ Autorité ayant délivré le passeport		12. Тэрмін дзеяння/ Date d'expiration																																									
			<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">(jour/ mois/ année)</td> </tr> </table>												(jour/ mois/ année)																													
(jour/ mois/ année)																																													
13. Дзе выдадзены/ Lieu de délivrance																																												
14. Месца працы / Emploi		Займаемая пасада / occupation actuelle..... работадаўца / employeur																																											
15. Службовы адрас/ Adresse de l'employeur		дом / maison/appartement..... вуліца / rue горад (населены пункт) / ville(village) раён(вобласць)/ région..... краіна / pays тэлефон / numéro de téléphone e-mail																																											
16. Тып візы/ Type de visa		<input type="checkbox"/> транзітная / transit <input type="checkbox"/> кароткачасовая / court séjour <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая / long séjour		17. Віза / Visa <input type="checkbox"/> групавая / collectif <input type="checkbox"/> індывідуальная / individuel																																									
18. Колькасць уездаў/ Nombre d'entrées		<input type="checkbox"/> аднаразовая / entrée unique <input type="checkbox"/> двухразовая / deux entrées <input type="checkbox"/> шматразовая / entrées multiples																																											
19. Тэрмін знаходжання / durée du séjour	 сутак / jours																																											
20. Тэрмін дзеяння візы/ Durée de validité du visa		з/ du		па/ au																																									
		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">(jour/mois/année)</td> </tr> </table>												(jour/mois/année)										<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">(jour/mois/année)</td> </tr> </table>												(jour/mois/année)									
(jour/mois/année)																																													
(jour/mois/année)																																													
21. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ Nom de la société hôte ou personne de contacte																																												
22. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adresse de la société hôte ou personne de contacte		дом(кватэра)/ maison/appartement..... вуліца/ rue..... горад (населены пункт)/ ville (village) раён(вобласць)/ région..... тэлефон/numéro de téléphone e-mail																																											
23. Адрас знаходжання ў Беларусі/ Adresse du séjour en République de Bélarus		дом (кватэра)/ maison/appartement вуліца / rue.. горад (населены пункт) / ville (village) раён(вобласць)/ région..... гасцініца / hôtel.....																																											
24. Мэта візіту (падрабязна)/ But du voyage (à préciser)																																												
25. Дамашні адрас/ Domicile d'origine		дом(кватэра)/ maison/appartement..... вуліца/ rue. горад (населены пункт)/ ville (village) раён(вобласць)/ régionкраіна / pays..... тэлефон/ numéro de téléphone e-mail																																											
					Падставы: <input type="checkbox"/> сапраўдны пашпарт <input type="checkbox"/> візавая падтрымка <input type="checkbox"/> фінансавыя сродкі <input type="checkbox"/> страхоўка <input type="checkbox"/> інтэрв'ю Рашэнне по звароту: <input type="checkbox"/> станоўчае <input type="checkbox"/> адмоўнае Тып візы: <input type="checkbox"/> В <input type="checkbox"/> С <input type="checkbox"/> D Кратнасць візы: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> шм Мэта візіту <input type="checkbox"/> без права працы па найму <input type="checkbox"/> гуманітарная <input type="checkbox"/> дыпламатычная <input type="checkbox"/> з правам працы па найму <input type="checkbox"/> наведванне месцаў пахавання <input type="checkbox"/> на сталае жыхарства <input type="checkbox"/> прыватная <input type="checkbox"/> рэлігійная дзейнасць <input type="checkbox"/> службовая <input type="checkbox"/> транзіт <input type="checkbox"/> турызм <input type="checkbox"/> у мэтах вучобы <input type="checkbox"/> удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах Сапраўдная З..... па..... Віза № BLR																																								

26. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь /Séjours antérieurs en République de Bélarus <input type="checkbox"/> oui/так <input type="checkbox"/> non/не Калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/ Si oui, indiquez la date, le lieu et le but du dernier séjour		калі/ date..... дзе/ lieu..... з якой мэтай/ but du séjour.....																	
27. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году)/ séjours antérieurs en République de Bélarus pendant l`année courante																			
28. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана / Si le visa bélarussien vous a déjà été une fois refusé ou annulé, indiquez-le. <input type="checkbox"/> не / non <input type="checkbox"/> так / oui калі / date																			
29. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Si vous aviez les poursuites pénales en application du droit sur le territoire de la République de Bélarus, indiquez-le. <input type="checkbox"/> не / non <input type="checkbox"/> так / oui калі / date..... дзе /lieu..... Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам / La réponse affirmative n'implique pas que votre demande de visa soit dès lors refusée, mais celle-ci peut entraîner la nécessité d`un interview avec le responsable aux services de l`Ambassade.																			
30. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны / Si vous avez déjà été déporté d`un pays, indiquez-le. <input type="checkbox"/> не / non <input type="checkbox"/> так / oui		калі / date..... з якой краіны / de quel pays.....																	
31. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Moyen de transport prévu pour l`entrée à la République de Bélarus		32. Маршрут руху/ Itinéraire																	
33. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Moyens de financement au cours du séjour en République de Bélarus <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі / espèces <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі / cartes de crédit <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі / chèques de voyage <input type="checkbox"/> білеты / billets <input type="checkbox"/> пражыванне / hébergement		34. Медыцынская страхавая арганізацыя/ établissement d`assurance médicale нумар страхавога поліса /numéro du police d`assurance..... тэрмін дзеяння страхавога поліса / date d`expiration du police d`assurance.....																	
35. Сямейнае становішча/ situation familiale <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/ marié(e) <input type="checkbox"/> разведзены(а)/ divorcé(e) <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/ célibataire <input type="checkbox"/> удавец (удава)/ veuf(ve)																			
36. Фамілія мужа(жонкі)/ nom de famille du conjoint		37. Дзявочая фамілія мужа(жонкі)/nom de famille du conjoint à la naissance																	
38. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ prénom(s) du conjoint		39. Грамадзянства мужа(жонкі)/ nationalité du conjoint																	
		40. Дата нараджэння мужа(жонкі)/ date de naissance du conjoint <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">(jour/mois/année)</td> </tr> </table>										(jour/mois/année)							
(jour/mois/année)																			
		41. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ lieu de naissance du conjoint																	
42. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ Si les enfants inscrits dans votre passeport voyagent avec vous, remplissez cette table																			
прозвішча/ nom		імя/ prénoms																	
дата і месца нараджэння/ date et lieu de naissance																			
43. Дэкларацыя: я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмоўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэдзаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./ Déclaration: Je déclare, que toutes les indications, que j`ai fournies dans le présent formulaire de demande de visa, sont complètes et correctes. Je suis conscient(e) de ce que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande, ou peut entraîner l`annulation du visa délivré et le refus de l`entrée à la République de Bélarus. J`ai aussi été informé(e) de devoir me faire enregistrer conformément à la procédure requise en République de Bélarus et de quitter son territoire à l`expiration du visa.																			
44. Асабісты подпіс / Signature		45. Дата запаўнення / Date																	

Document à joindre
à toute commande

B O N D E C O M M A N D E V I S A

▼ Inscrire ci-dessous le ou les Pays de destination

Informations Voyageur

M. Mme Melle

Prénom

Nom

N° Passeport

Nationalité

Téléphone

Mail

Commentaires

Informations Facturation / Livraison

Société

Adresse

Code Postal

Ville

Contact

Téléphone

Mail

Code Imputation¹

► Délai : Normal Urgent Attention, si aucune case n'est cochée, le type de course par défaut est Normal

► Type de visa demandé : Tourisme Affaire

Date de Retour SOUHAITÉ du passeport²

Date de DÉPART du voyageur

Fin de Mission (Réservé Axiome Visa)

Réservé à Axiome Visa

Pays de destination	Dépôt	Retrait	Frais
Total			

▼ Règlement Chèque

Tarifs & options	Montant	Choix
Prestation		
Supplément Urgence		
Dispo Bureau		
Enlèvement Paris		
Livraison Paris		
Recommandé		
Chronopost		
Chronopost International		
Aéroport ^{9h / 18h}		
Aéroport Week end et hors bureau		
Total		

Date et signature :

J'accepte les conditions Générales de Vente
(dernière page du document)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

• 1 Service

AXIOME VISA (Groupe 4V services) réalise toutes les démarches, formalités administratives ou juridiques, prestation standard ou sur mesure, et met en œuvre tous les moyens pour satisfaire ses clients et leur faciliter l'obtention de leur Visa.

• 2 Responsabilité

Compte tenu de sa position intermédiaire entre ses clients et les organismes ou administrations, AXIOME VISA ne peut être tenue pour responsable du résultat des démarches entreprises, ni des conséquences d'éventuels incidents, retards, contretemps, pertes ou détériorations des documents confiés ou obtenus qui pourraient survenir à un moment quelconque et y compris lors de l'acheminement.

En aucun cas, la responsabilité de AXIOME VISA ne pourra être engagée.

En tout état de cause, la responsabilité de AXIOME VISA ne saurait excéder le montant de la prestation concernée.

• 3 Devis

Un devis peut être fourni à titre indicatif. Un devis précis peut être fait à l'examen direct des documents à traiter. Toutefois, les frais à engager auprès des organismes ne sont communiqués qu'à titre indicatif (voir paragraphe 5 concernant les frais).

• 4 Les Prix & Les Tarifs

Les prix des tarifs consulaires et des prestations, publics ou spécifiques, sont indicatifs et susceptibles de modifications.

Toutes prestations supplémentaires (téléphone, télécopie, expédition, enlèvement, livraison, conseil, secrétariat, etc) seront facturées en sus, suivant le tarif en vigueur.

• 5 Les Frais

Aucune avance des frais administratifs ou consulaires ne sera faite par AXIOME VISA.

Tous les moyens seront mis en œuvre pour exécuter la mission confiée dès réception d'un acompte de 50% sur les frais à engager.

AXIOME VISA n'est pas responsable des variations sans avis préalable de ces frais. Les avances de frais sous quelque forme que ce soit (acompte, dépôt, provision ou autre) ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une rémunération ou d'un escompte.

• 6 Commande

Compte tenu des délais d'intervention particulièrement courts qui sont souvent demandés, les ordres ou commandes, passés à AXIOME VISA, peuvent l'être tout aussi bien par téléphone que par mail, télécopie ou courrier. AXIOME VISA, à l'examen de la demande, se réserve le droit de refuser la commande. Toute commande, même orale, entraîne l'entière acceptation des présentes conditions générales de vente.

• 7 Le Délai

Tout délai ne peut être communiqué qu'à titre indicatif et ne peut s'entendre qu'à partir du moment où AXIOME VISA a réceptionné, de son client ou de son intermédiaire (Employeur, Correspondant-Dépositaire, Agence de voyages, Transporteur, Transitaire ou autre) tous les documents nécessaires à l'exécution de la mission confiée, y compris le règlement.

• 8 Clause Pénale

De convention expresse, le défaut de paiement de nos prestations et des éventuels frais à réception de factures entraînera l'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d'une indemnité égale à 15% des sommes dues, avec un minimum de 20 euro, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires et de recouvrements éventuels. Cette somme sera due même si l'obligation principale a été en partie exécutée.

• 9 Election de juridiction

En cas de litige entre AXIOME VISA et ses clients ou correspondants- dépositaires régionaux, le Tribunal de Commerce de Versailles sera seul compétent.